

Чэрская Свята-Мікалаеўская царква / падрыхт. Л. Матэленак // Міёрскія навіны. – 2016. – 20 снеж. – С. 7 ; 24 снеж. – С. 4 ; 27 снеж. – С. 5 ; 2017. – 4 студз. – С. 7.

ЧЭРАСКАЯ СВЯТА-МІКАЛАЕЎСКАЯ ЦАРКВА

У энцыклапедычным выданні «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць» адзначана, што Мікалаеўская царква на ўскраіне вёскі Чэрасы пабудавана ў 2-й палавіне XIX ст. з цэглы. Шмат'ярусная аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя складаецца з шатровай званіцы, бабінца, асноўнага кубападобнага аб'ёму, пяціграннай апсіды з бакавымі прыдзеламі. Асноўны аб'ём завершаны цыбулепадобным купалам на восьмігранным барабане. У дэкаратыўнай апрацоўцы фасадаў выкарыстаны формы старажытнарускага культавага дойлідства – какошнікі, кілепадобныя аркі. Царква – помнік архітэктуры псеўдарускага стылю.

Старонкі далёкай даўніны

У 2009 годзе ля царквы ў Чэрасах праводзілася добраўпарадкованне тэрыторыі з выкарыстаннем землярыйнай тэхнікі. Гэтую акалічнасць для археалагічных пошукаў выкарысталі члены гуртка «Арганаўты мінулага» пад кірауніцтвам настаўніка гісторыі СШ № 3 Вітольда Ермалёнка. А гуртковец Iгар Кандратовіч, тады дзесяцікласнік, па выніках даследаванняў знаходак і розных пісьмовых крыніц напісаў працу «Вёска Чэрасы ад старажытнасці да сучаснасці», якая заняла першае месца ў рэспубліцы ў намінацыі «Сельскія населеныя пункты». З дазволу аўтара некаторыя прыведзеныя ім звесткі пра Чэраскую царкву будуць выкарыстаны і ў гэтай публікацыі.

Дык вось, ля агароджы храма выяўлена лыжачка для прычасця XVI стагоддзя. Рэшткі бронзовых упрыгожанняў, кавалкі аплаўленых званоў і шкла сведчаць, што тутэйшая невялікая драўляная культавая пабудова згарэла ў XVII стагоддзі. Магчыма, гэта адбылося ў час Паўночнай вайны 1700–1721 гг.

Зямля хавала шмат расійскіх манет рознага наміналу, самай распаўсюджанай аказалася дзяньга XVIII стагоддзя. Адна з іх 1731 г. знайдзена ў дошцы. Да гэтага часу адносяцца рэшткі падсвечнікаў, жырандолі, жалезнага крыжа, бронзовых акладаў абразоў, шклянога посуду і парцаляны, да больш позняга – кавалкі кафлі.

В. А. Ермалёнак са спасылкай на дакумент «Стан Міёрскага касцёла і плябаніі...» за 1783 год («Міёрскія навіны», № 8 за 26 студзеня 2016 г.) сцвярджае, што на тэрыторыі Міёрскай каталіцкай парафіі на той час была капліца непасрэдна ў Міёрах у маёнтку пані Беліковічавай як філіял Чэраскай уніяцкай царквы. Чэраскі святар Стэфан Бароўскі быў добрым памочнікам у парафіяльных справах і не толькі сам наведваў па нядзелях службу ў касцёле, але нават праводзіў у ім некаторыя праваслаўныя набажэнствы з казаннямі і працэсіямі для сваёй пасты. І такое дойжылася ўжо 140 год!

Ахвяраваннямі Радзівілаў, якія сталі ўладарамі Чэрасаў, у XVIII стагоддзі была ўзвядзена новая драўляная ўніяцкая царква. Яна прастаяла доўга. Пасля скасавання уніі ў 1839 годзе была прымусова пераведзена ў праваслаўе. На той час у прыход уваходзілі маёнтак Чэрасы, хутар Чэрасы, вёскі Новае Сяло, Масеўцы, Пціцкія, Літоўчыкі, Захарні, Сілава, Басяныя, Застарынцы, Мацюкі, Слаўшчызна, Татары, Грэцкія, Сушкі, Ліпаўкі, Глінаўка, Старыя Крукі, Новыя Крукі, Вялікая Кавалеўшчына, Малая Кавалеўшчына, Якубашчына, Папкоў Луг, Пацеенкі, Казлы, Кручкі, Малаяўкі, Сухавержжа, Дзянісава, Мнюхі, Дульскія, Кушняры, Франопаль, Палякі, Астрывы, Падгайцы, Юнцы, Свярдлы, Канахі, Крыштулі, Папоўшчына, Марозыкі, Карставыя, Дворнае Сяло, Пальчахі, Пестуны,

Мацюкі, Вярсты, Жарсцвянка, Стэфанова, Вязаўцы, Вазаўнікі, Чэхаўшчына, Цілеўцы, Юркаўшчына, Сухія, хутары Лаўкі, Верасе, Селішча, Карпачова, Дуброва.

Святарамі ў той час служылі: друйскі дабрачынны, чэраскі настаяцель пратадзіцерэй Міхайл Стукаліч (1839–1855), Васіль Шалюта (1839–1842), Ігнацій Пятроўскі (1844–1846), Феліцыян Шалюта (1847–1850), Іакаў Лукашэвіч (1848–1849), Іаан Васілейскі – друйскі дабрачынны і чэраскі настаяцель (1849–1866), Іакаў Андрыеўскі (1851–1866), Іосіф Шалепін (1864–1866), Іван Кузняцоў (1865–1871), Аляксандар Арлоў (1866), Іеранім Качынскі (1867–1874), Аляксей Біруковіч (1869–1877), Аляксандар Спабаловіч (1877–1880), Вікенцій Станкевіч (1872–1882), Васіль Хваінскі (1877–1882), Міхайл Зінкевіч (1882).

Псаломшчыкі займалі свае пасады больш стабільна: Мацвеі Малахавскі (1835–1859), Міхневіч (1845), Аляксандар Паўлоўскі (1852–1856), Іосіф Дарашэўскі (1856–1857), Піліп Гяртовіч (1858–1869), Мікалай Фёдараў (1870–1874), Дзмітрый Прыврпін (1874), Іосіф Пярвенскі (1877), І. Паўлоўскі (1879–1901).

Калі меркаваць па прозвішчах, абсалютнай большасцю прадстаўнікі кліру былі людзі прыезджыя. Ведамасць 1863 года сведчыць, што ў параўнанні з мясцовым насельніцтвам яны былі добра забяспечаны матэрыяльна. Па штаце 1842 года кожны з двух святароў атрымліваў 180 рублёў у год, дыякан – 80 рублёў, кожны з двух намеснікаў дыякана і прасвірня – 24, а ўвесь прытч – 544 рублі срэбрам. Дадаткова кожны святар атрымліваў ад сялян адпрацоўвальныі па 64 рублі 25 капеек срэбрам. Яны мелі 272 дзесяціны 659 квадратных сажняў (сажань – 2,1336 м) зямлі, часткова цераспалоснай, што з'яўлялася масавай з'явай, і аддаленай. Карысталіся хто жыллём, іншыя гаспадарчымі пабудовамі, дадаткова натурай выдзяляліся дровы – па 33 сажні з памешчыцкіх дач.

У той час у прыходзе было 1680 чалавек мужчынскага полу і 1836 – жаночага. Адлегласць да самага аддаленага населенага пункта 12 вёрст (вараста – 1,0668 км).

Для канчатковага зацвярджэння новай веры і падтрымкі плануемага царкоўнага будаўніцтва 6 снежня 1866 года пры царкве заснавана Свята-Мікалаеўскае брацтва. Прадэкларавана яго асноўная мэта – «дзейнасць на карысць праваслаўна-рускай справы». Ля вытокаў брацтва стаялі святары Іакаў Андрыеўскі і Іван Кузняцоў, трэцім ініцыяタрам названы Дункель. У гэтай сувязі варта спаслацца на публікацыю «Вестника западной России» за той жа 1866 год аб залажэнні новай цаглянай царквы таксама ў гонар Мікалая Цудатворца ва Узмёнах, там сярод павятовага начальнства з Дзісны названы капітан жандармаў з такім жа прозвішчам. Найбольш верагодна, гэта адна і тая ж асоба.

Між тым, брацтва актыўна занялося рэлігійным выхаваннем вернікаў і папаўненнем сваёй казны. На карысць «рускай справы» памешчыца Свярской губерні Ганна Юрэцкая даслала царкоўных прадметаў на 50 рублёў срэбрам, а святар з той жа мясцовасці Аляксандар Пашахонаў – на трох рублі. Мясцовы жыхар Сцяпан Шаўчонак ахвяраваў абраз коштам 10 рублёў, а князь Міхайл Радзівіл не пашкадаваў нават 300 рублёў – вялікую па тым часе суму, за што быў абраны ганаровым старшынёй брацтва.

Стараннямі брацтва адкрыты аддзяленні Чэраскага народнага вучылішча ў вёсках Вялікая Кавалеўшчына і Пестуны. Наставнікамі сталі два выпускнікі вучылішча з аплатай 1 рубель ад вучня ў год плюс 3 рублі на памяшканне для жылля. Селяніну з Пестунаў Францу Тычко заплачаны рубель за хату для заняткаў вучняў.

Брацтва падтрымлівала грашыма навакольных вяскоўцаў. «Прымамоучы да ўвагі бязвыходнае становішча сялян у выніку неўраджаю» яно дало ў доўг пад 6 % гадавых пэўныя сумы Грыцкевічу з Пестунаў, Лушчонку з Мацюкоў, Іллі Мальцу з Казлоў і іншым. За выраб дзвюх шаф для царквы мясцоваму майстру Грыневічу заплачана 10 рублёў.

У 1879 годзе пазыкай ад брацтва ўжо скарысталіся 25 чалавек. Вучням выдзелена ў якасці дапамогі з-за неўраджаю 10 рублёў на пакупку круп.

Такая дзеянасць брацтва працягвалася і пазней, калі святаром стаў Аляксей Біруковіч.

Чэрская воласць, а адпаведна і царкоўны прыход, была даволі вялікая. У 1872 годзе яна налічвала 342 двары ў 56 вёсках з 3223 жыхарамі (для параўнання, Міёрская воласць мела 180 двароў і 3451 жыхара). Валаснымі старшынямі ў ёй у канцы XIX – пачатку XX стст. з'яўляліся Піліп Матэленак, Фама Лакотка, Уладзімір Шульга. Такія прозвішчы сустракаюцца тут да гэтага часу.

Пры падтрымцы брацтва памкненнемі святара Алексія Бяляўскага ў 1886 годзе на месцы старога драўлянага пачата ўзвядзенне будынка «на фундаменце з каменя, звязанага са званіцай, у якой месцілася вартоўня». Так паўстаў сучасны Свята-Мікалаеўскі праваслаўны храм, асвячэнне якога адбылося 22 кастрычніка наступнага 1887 года. У царкве знаходзіўся толькі адзін прастол у імя свяціцеля і цудатворцы Мікалая.

Дарэчы, святарамі ў Чэрасах служылі на рубяжы стагоддзяў і крыху пазней Кляесцін Галянкевіч (1882–1889), Максіміліян Памяранцаў (1882–1884), Алексій Бяляўскі (1884–1916), Пётр Лебедзеў (1890–1897), Міхаіл Эрдман (1898–1903), Павел Зубоўскі (1904–1911), Ніл Кульчицкі (1912–1914), Антоній Мазалеўскі (1915–1916), Аляксандр Раманюк (1915–1916), Мікалай Мірановіч (1916–1917), Павел Валынцэвіч (1917), Аляксандр Наравіч (1917–1920), Міхаіл Мажароўскі (1917–1926).

Ім дапамагалі псаломшчыкі Міхаіл Зянковіч (1880–1891), Аркадзь Зянковіч (1900), Мікалай Паўлоўскі (1902–1903), Стэфан Гардзілоўскі (1904–1912), Дзмітрый Савіч (1909–1911), Канстанцін Наравіч (1912–1927), Мірон Сухадолец (1915), Стэфан Бяляўскі (1919–1930).

Міжваенны перыяд

Пасля працяглага перыяду войн і ліхалецця богаслужэбных рэчаў і посуду, асабліва святарскай вопраткі ў Чэрскай царкве было недастаткова. Усё каштоўнае, у тым ліку званы, адсюль вывезены ў Москву ў 1915 годзе, напярэдадні «нашэсця немцаў». І вось войны закончыліся, нашы мясціны аказаліся ў складзе Рэчы Паспалітай. У гэты час штат прытычу прадугледжваў двух святароў і столькі ж псаломшчыкаў. Цяпер на іх утриманне ішлі сродкі ад зямельных угоддзяў і кружкавага збору.

«**Ведамасць аб царкве**» за 1922 год сведчыць, што першы святар меў розных збожжавых 130 пудоў (2080 кг), бульбы 120 пудоў (1920 кг) і 150 пудоў (2400 кг) сена. Другі святар атрымалаў 300000 польскіх марак (гэтыя гроши імкліва абясцэніваліся і былі заменены на злотыя) арэнданай платы, а абодва псаломшчыкі разам – 100 пудоў бульбы, столькі ж зерневых і 200 пудоў сена. Кружкавага збору было за год 180000 марак. Бухгалтарскі баланс наступны: прыход 199872 маркі, расход – 123705.

Царква мела сядзібнай (разам з пагостам) 7 дзесяцін 1800 сажняў зямлі, ворыўнай 43 д. 80 с., сенакоснай – 40 д. 1050 с. – усяго 91 д. 530 с. Дадаткова было 30 д. 480 с. пашаў і 40 д. 200 с. няўдобіц. Часткова ўгоддзі, калісь выдзеленыя казной, размяшчаліся ля храма, а таксама за 2 вярсты ад яго. Гэта супесі, суглінкі і падзол, якія баяліся і дажджоў, і засухі.

У Чэрасах знаходзілася сядзіба першага святара: жылы дом, клець (свіран), хлявы і гумно. Яна зымала 2 дзесяціны 560 сажняў, пры tym ворыва было 12 д. 156 с., чыстага сенакосу – 1 д. 1630 с., сенакосу, парослага хмызнякамі – 4 д. 1860 с., пашы – 17 д. 280 с., няўдобіц – 3 д. 840 с..

У Іванаве месціўся другі святар. Яго сядзіба згарэла ад маланкі ў 1913 г. і была адноўлена толькі праз дзесяцігоддзе памкненнем айца Мацвея Яцкевіча за ўласныя сродкі, але пераважна з царкоўнай драўніны і пры падтрымцы прыхаджан. Зноў паўсталі жылы дом, клець, хлявы, хляўчук для свіней і гумно. Там жа знаходзіліся сядзібы (хата, клець, хлеў і гумно) абодвух псаломшчыкаў, яны пабудаваны ў 1892 годзе на сродкі, выдзеленыя Сінодам, аднак пацярпелі не толькі ад часу, але і вайны, таму праз два дзесяцігоддзі ўжо патрабавалі рамонту. Святар і псаломшчыкі карысталіся 5 дзесяцінамі 1240 сажнямі сядзібнай зямлі, ворыва мелі 30 д. 920 с., чыстага сенакосу – 8 д. 10 с. і зарослага хмызнякамі – 26 д. 2350 с., пашаў – 21 д. 200 с. і няўдобіц 36 д. 1760 с.

Яшчэ царква мела 23 д. 1557 с. зямлі ў вёсцы Павяцце і 3 д. ва ўрочышчы Пераслова, толькі першы ўчастак у яе быў самавольна захоплены ў 1917 г., другі – у 1920 г.

Друйскі благачынны ў той час размяшчаўся за 23 вярсты ў Новым Пагосце, павятовы цэнтр Дзісна – за 33 вярсты (з 1926 года павятовым цэнтрам стаў Браслаў, да якога было 45 вёрст), бліжэйшыя цэрквы знаходзіліся ва Узмёнах і Лявонпалі за 18 вёрст, у Пераброддзі – за 22. Дарэчы, паштовы адрес храма – ст. Міёры, сяло Чэрасы.

Да царквы ў Чэрасах была прыпісана драўляная цэркава ў Іванаве, пабудаваная ў 1862 годзе на мясцовыя сродкі і прысвечаная Палажэнню рызы прасвятой Багародзіцы. Да гэтага часу яна дагнівала. У Міёрах існавала таксама драўляная Аляксандра Неўскага капліца ў памяць вызвалення сялян ад прыгону.

Копіі метрычных кніг у царкоўным архіве ў апячатаных скрынках пад замком захоўваліся з 1841 года разам з абыскнымі (шлюбнымі) кнігамі, спавядальными роспісамі і пасямейнымі спісамі. Перапынак у вядзенні гэтай документацыі здарыўся на пэўны час з каstryчніка 1919 г. да студзеня 1922 г. з-за вайны.

У 1922 годзе ў прыходзе дзейнічала толькі адна школа ў Чэрасах, выкладанне ў ёй вялося на польскай мове і толькі закона Божага – на рускай.

Царкоўным старастам у 1921 годзе абраны селянін з вёскі Сілава 33-гадовы Георгій Адамавіч Кухаронак, у 1924 г. гэтая пасада даверана яго 53-гадовому аднавяскому Сямёну Вікенцьевічу Пірагу.

Будынак царквы ўжо ў 1922 годзе меў патрэбу ў рамонце: абсыпалася тынкоўка на званіцы і ў іншых месцах, іржавеў дах, фарбаваны ў 1914 г. Спроба рамонту аказалася не вельмі ўдалай, хаця прыхаджане сабралі 42 пуды льнасемя для вырабу аліфы (пакосту). Але гэтае льнасемя вымушаны былі прадаць за 136000 польскіх марак і купіць на тыя гроши аліфу і фарбу, згубіўшы больш за 9 тыс. марак. У чэрвені нанялі майстра для аднаўлення тынкоўкі і афарбоўкі даху за 120 тыс. марак. Толькі грошай не хапіла – аб'явілі збор ахвяравання па спісе. Ён папоўніў царкоўную касу прыкладна на 30 тыс. марак. Да канца года сума павялічылася яшчэ на 10 тысяч. Майстар атрымаў задатак у 10 тыс. марак пры заключэнні дагавора, аднак у вызначаны тэрмін дах не пафарбаваў – перашкаджалі дажджы. Справа была перанесена на наступную вясну...

А цяпер пра тых, хто гэтыя справаздачы складаў

5 студзеня 1917 года святаром Чэрскай царквы прызначаны протаіерэй Міхайл Мажароўскі. Ён нарадзіўся 1 кастрычніка 1861 года, сын псаломшчыка. Закончыў курс Літоўскай духоўнай семінарыі «па 1-м разрадзе» ў 1883 г. I адразу прызначаны псаломшчыкам у Язненскую царкву, а праз два гады ўжо святар у Парозаўскай царкве Ваўкавыскага павета на Гродзеншчыне, затым – законавучыцель народнага вучылішча на Вілейшчыне, настаўнік на Валожыншчыне. У ваенны час вымушаны быў ратавацца ў Мінскай губерні. Фронт не дазволіў заняць пасаду святара ў Ашмянскім павеце, тады і прызначаны ў Чэрсы. За старанную службу ўзнагароджаны скуф'ёй, камілаўкай, наперсным крыжам і сярэбраным медалём. За поспехі ў царкоўна-школьных справах адзначаны Бібліяй ад Св. Сінода.

Другім святаром 23 сакавіка 1923 года прызначаны 37-гадовы Мацвей Яцкевіч. Ён з сялян, закончыў Маладзечанскую настаўніцкую семінарыю, працеваў настаўнікам народнага вучылішка на Вілейшчыне. Затым атрымаў дыплом Віцебскага настаўніцкага інстытута, выкладаў у вышэйшым пачатковым вучылішчы ў мястэчку Бярэзін Ігуменскага павета. У 1914 г. ўзяты ратнікам апалчэння 1-га разраду, а пасля дэмабілізацыі паступіў у 1918 г. у Петраградскі агранамічны інстытут, які не закончыў з-за голаду. Працеваў настаўнікам на Разаншчыне. Але ў 1921 г. прыехаў у Польшчу, здаў экзамены па багаслоўскіх прадметах пры Літоўскай духоўнай кансісторіі і першапачаткова служыў святаром на Вілейшчыне.

Разам з імі і пасля святарамі ў Чэрсах служылі ключар сабора Аляксандр Сурвіла (1926–1930), Васіль Бекарэвіч (1928–1929), Уладзімір Кірык (1929–1931), Георгій Жукаў (1930–1936), Аркадзь Свіціч (1930–1936), Карнілій Трашуцін (1929), Барыс Шышко (1933–1935), Вячаслав Якубовіч (1935–1938), Пётр Дубавік (1937–1939), Мікалай Багаткевіч (1938–1939), Рыгор Кунцэвіч (1939–1943), Яўген Багаткевіч (1940–1947).

Знайшлі апошні прытулак ля царквы святары Іакаў Андрэеўскі (1869), Васіль Хваінскі (1882), Аляксандр Спабалановіч (1880), Аляксей Бяляўскі (1916) і Міхайл Мажароўскі (1927).

З псаломшчыкаў найбольш вядома пра Канстанціна Апалінарыевіча Нарановіча, які нарадзіўся 22 сакавіка 1864 года і з'яўляўся таксама сынам псаломшчыка. У 1904 г. ўзнагароджаны сціхаром. Адукацыю меў дамашнюю. Жыў за кошт гаспадаркі. Яго старэйшы сын Аляксандр стаў таксама святаром, звестак пра малодшых Вольгу і Міхаіла не захавалася.

Пазней абавязкі псаломшчыкаў выконвалі Стэфан Бяляўскі, Канстанцін і Міхайл Нарановічы, Сава Лінкевіч, Іван Рабіза (1929–1950), Васіль Башлакаў (1930–1932), Аляксандр Новік (1938–1941), Пётр Сабалеўскі (1933–1937).

Пакрысе ў прыходзе развівалася школьная адукацыя. Так, у 1933 годзе ў Міёрах дзейнічала 5-класная школа, 3-класная – у Дворным Сяле, 2-класныя – у Чэрсах, Басяных, Чаравіку, 1-класныя – у Малой Кавалеўшчыне, Маліяках, Мальцах, Паляках, Пацёнках. А вось царкоўнай не было.

Епіскап наведваў прыход праз дзесяцігоддзе: у 1918 і 1928 гадах.

Да нашага часу

У пасляваенны час святарамі Чэрскай царквы служылі Ніканор Лузгін (1943–1955), Пётр Хрышчановіч (1947–1949), Канстанцін Іваноўскі (1947–1972), Сцяпан Мядзведзеў (1950), Сяргей Кішка (1965–1978), Аляксандр Сакалоў (1978–1979), Пётр Дараговіч (1980–1988), Віктар Дваракоўскі (1989), Мікалай Камарніцкі (1990–1994), Валянцін Стрэха (1994–1998), Сяргей Кавальскі (з 1998 г.). Пасаломшчыкі былі не заўсёды, іх спіс у 1947 годзе адкрылі Мікалай Рунда і

Нікадзім Сарока, прадоўжылі Яўгенія Іваноўская, Ніна Смулькевіч, Мікалай Пацеенак, Елізавета Пацеенак.

У прыход у 2009 годзе ўваходзілі вёскі Амбрасенкі, Басяныя, Варонькі, Вільнова, Вялікая Кавалеўшчына, Грэцкія, Дзянісава, Дульскія, Захарні, Казлы, Костачына, Кушняры, Ліпаўкі, Літоўчыкі, Малая Кавалеўшчына, Маляўкі, Масеўцы, Мнюхі, Моцеўкі, Навінка, Новае Сяло, Новыя Крукі, Палякі, Пацеенкі, Пціцкія, Пятрэлева, Селязні, Сілава, Слаўшчызна, Старыя Крукі, Сухавержка, Сушки, Тумілава, Чэрасы, Якубаўшчына.

У Чэраскую царкву і цяпер прыходзяць вернікі

У майі архіве захавалася «споведзь» Ганны Іваноўской, дачкі святара Канстанціна Іваноўскага. У той час, калі яна была напісана, яшчэ жылі асобы, якіх аўтар, не называючы прозвішч, дакарала за ваяёнічы атэізм. Потым не стала самой Ганны Канстанцінаўны. Вось яе допіс ў рэдакцыю з невялікімі праўкамі і скрачэннямі.

Адноўленая царква

«Прайшло не так ужо і шмат часу, як узведзена ў Міёрах царква. Кожны вернік лічыў сваім абавязкам пакласці рубель на яе будаўніцтва, а таксама дапамагчы ўласнай працай. Бываючы на богаслужэннях бачу, як усё больш запаўняецца яна вернікамі. Па вялікіх святах людзі стаяць так шчыльна, што нельга нават узняць руку, каб пераксціца. Прыйходзяць сюды пажылыя, хлопцы і дзяўчата, дзеці...»

У царкве твары людзей святлеюць, мяняюцца паводзіны, адчуваеца павага, супакаенне. Відаць, гэтага яны і шукаюць.

Царква ў Міёрах узведзена ў памяць маленькай драўлянай цэркаўкі ў вёсцы Паданы, што праз возера ад Чэрасаў. Мне тады было мо 11 гадоў, але я вельмі добра памятаю яе. Будынак з вялікіх часаных бэлек, падагнаных адно да другога шчыльна і дбайна, дах пакрыты шчапой, прыгожыя вонкы і дзвёры, купалы і крыжы аздоблены разьбой, па карнізах – жалезнія карункі. У царкве кідаліся ў вочы разныя «царскія вароты». Кветкі, лісце, нейкія завіткі з дрэва ўпрыгожвалі іканастас. Нават вялікі крыж з распятай фігурай Ісуса Хрыста быў выразаны, хаця шэры і ў трэшчынах, але вельмі выразна.

На фэст па-народнаму Петрачок, а па-царкоўнаму «Положение ризы пресвятой Богородицы» царква напаўнялася вернікамі. Але не шмат людзей змяшчалася ў ёй, стаялі вакол будынка вялікім кальцом. Стогадовыя ліпы, каштаны і бярозы ўкрывалі іх ценню. А яны прыязджалі здаля на конях, веласіпедах, каб памаліцца, прывозілі дзяцей, старых, нямоглых. Пасля богаслужэння садзіліся гуртамі з раднёй і суседзямі прама на зямлю, абедалі. Ніколі не памятаю ні лаянкі, ні абраз, ні п'янак, хаця людзей было шмат, і выпівалі патроху. Перад ад'ездам усё за сабою прыбралі, не пакідаючы ні паперкі, ні бутэлькі. Тут была свая, вясковая культура – шчырая, прыемная, душэўная.

Мы жылі побач з царквою

А далей вось што. Зімой, гэта было мо ў 1955 годзе, на санях прыехалі людзі, з якімі быў дырэктар адной з бліжэйшых школ. Ён запатрабаваў ад майго таты, айца Канстанціна, ключы ад царквы, каб пачаць разбураць яе. Мой татат прасіў не рабіць гэтага, стоячы на каленях і без шапкі, а ў сівяя доўгія валасы набіваўся снег. Не дапамагло нават сцярдженне, што царква – помнік архітэктуры, бо пабудавана без адзінага цвіка.

Неўзабаве прыезджыя ўзлезлі на дах, пачалі шпурляць адтуль дошкі і бэлькі. Праца валі цалюткі дзень, яшчэ некалькі дзён. Потым вывезлі матэрыялы, ды хлявы з іх так і не пабудавалі. Ніхто з навакольных вёсак бурыць царкву не пайшоў. Ды і ў лёсах тых, хто гэтым займаўся, людзей прыезджых, было шмат бед.

З таго часу прыйшло шмат гадоў. Ад царквы застаўся толькі пагорак зямлі, ды непадалёку ў хмызняку захаваліся дзве магілкі з літымі агароджамі рэдкай прыгажосці.

Успамінаю былое, і ў вачах цемра. Інтэлігенцыя з Міёр, з калгасаў прыязджала ксіць дзяцей ці вянчацца ноччу, баяліся нават паліць свечкі.

Такі ж лёс напаткаў царкву ў вёсцы Каралі на Расонішчыне, дзе служыў мой дзядуля і нарадзіўся тата. Помнікі з магіл ля яе зрылі ў роў, толькі бабуліна магілка ды яшчэ дзве засталіся ад вялікіх могілак. Дзядулеву мы так і не знайшлі, як і дваіх яго сыноў Васіля і Серафіма, што палеглі ў баях недзе пад Сталінградам. А новае пакаленне пачало ўзводзіць на касцях дачы, нават капаць студню.

Вось у такой абстаноўцы раслі мы, дзёці. У нашай хаце, у хатах суседзяў-вяскоўцаў бацькі гаварылі адно, у школе, па радыё і ў газетах гучала другое. З жалем і болем успамінаю, як у тыя змрочныя часіны змагаліся мы са сваімі бацькамі, пагарджалі імі, даказвалі, што яны ідуць не той дарогай. Ну як Паўлік Марозаў, толькі не даносілі.

Вось і філасофія жыцця – вечныя, непраходзячыя каштоўнасці заўсёды застаюцца, як бы іх ні разбурали, ні ўтоптвалі ў гразь. Вялікі Гойя казаў: «Сон rozуму параджае пачвар». Я хачу дабавіць, што сон душы ператварае чалавека ў быдла.

Тата і мама пражылі жыццё людзьмі не другога, а, пэўна, сомага гатунку. Бяспрайнымі і зняважанымі. Ды і не толькі яны адны. А людзі гэта былі вялікай веры, вялікага сумлення, таленавітвыя, адукаваныя, працавітвыя. Да іх магіл не заастае людская сцяжынка, на іх заўсёды кветкі і ласункі. Памяць бацькоў засталася ў Чэраскай царкве, дзе тата больш за 30 гадоў ксіці і вянчаў, служыў на пахаваннях, даваў парады і дапамагаў вернікам. Я памятаю тых людзей з пачарнелымі і патрэсканымі ад працы рукамі. Менавіта яны падтрымлівалі сям'ю святара, у якога цяжка хварэла жонка і было чацвёра дзяцей. Яны аддавалі апошнія рублі, каб ратаваць царкву. І я малюся за іх, жывых і памерлых, за іх дзяцей. «Пакой дзяцей сваіх, якія моўчкі змагаліся за веру, якія не далі вырваць са сеяй душы чалавечую годнасць».

Адродзіцца вера, чалавек будзе ўспрымаць сябе як найвялікшую, непаўторную каштоўнасць Божую, праца будзе мець сэнс і прыносіць плён, адродзіцца Беларусь. Я спадзяюся на гэтак».

Падрыхтаваў **ЛЕАНІД МАТЭЛЕНАК**